



ГРОШЫ Ё ДЗЯЦЕЙ
ЛЕПШ
КАНТРАЛЯВАЦЬ

4

ШТО ХВАЛЮЕ
СТАЛІЧНЫХ
ПЕДАГОГАЎ?

5



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

29

ЖНІЎНЯ 2018 г.

СЕРАДА

№ 165 (28781)

ЦЫТАТА ДНЯ



Ігар ЯЎСЕЕЎ,
памочнік Прэзідэнта —
інспектар
па Мінскай вобласці:

«Мы аналізуем звароты
грамадзян, глядзім,
заявы якой тэматыкі
паступаюць часцей.
На дадзены момант
больш за ўсё звяртаюцца
па зямельных пытаннях,
звязаных з індывідуальным
будаўніцтвам жылля.
Напэўна, прычына
гэтага ў тым, што людзі
сталі больш будаваць, іх
дабрабыт палепшыўся».



КОРАТКА

● Мінскі аўтамабільны
завод плануе распраца-
ваць спецыяльны аўто-
бус для краін Афрыкі.

● Кіраўніцтва Магілёва
праінспектуе з верталёта
наведзенне парадку ў го-
радзе.

● Больш за 450 чала-
век папрасілі прытулку
або дадатковай абароны
ў Беларусі ў першым паў-
годдзі 2018 года.

● Ураджайнасць каву-
ноў у Беларусі ў 2018 годзе
чакаецца вышэйшая за ле-
ташнюю. У цэлым па краі-
не ў найбольш буйных вы-
творцаў занята пад кавуны
25,9 гектара, яны прагна-
зуюць валавы збор каля
465 тон.



● Беларуская карціна
«Не гульня» ўдасцена
спецыяльнага прыза Му-
зея Перамогі на XV Міжна-
родным фестывалі ваен-
на-патрыятычнага фільма
«Валакаламскі рубаж».

● Сезон работы фанта-
наў у Мінску завершыцца
28 верасня.

● Шалёны барсук на-
паў на мужчыну пад
Гроднам.

ТРАВЯНЫ ЗБОР СА ЗБАРОВА



Дырэктар сельскага Дома культуры ў вёсцы Збароў Рагачоўска-
га раёна і кіраўнік экалагічнага праекта «Тайны гаючых раслін» Ан-
таніна **ВАРАНЦОВА** нясе летні збор кветак і раслін, якія яна сабрала
на дняпроўскім лузе, бо вёска знаходзіцца акурат на беразе вялікай
ракі. З гэтых зёлак Антаніна Анатолеўна будзе рабіць калекцыі і
зборы, а таксама заварваць чай і напоі, карысныя для здароўя.

Чацвёрты год на базе ўстановы культуры дзейнічае незвычайны
праект ПРААН, які адкрывае свет навакольнай прыроды, знаёміць
з багаццем раслін, якія дапамагаюць чалавеку ўмацаваць здароўе і

працягнуць маладосць. Антаніна Варанцова водзіць групы экскур-
сантаў і асобных турыстаў па залах музея і раскрывае таямніцы
прыроды.

— У музейнай калекцыі больш за сто найменняў раслін — ба-
гацце Рагачоўскай зямлі, — кажа збароўская траўніца. — Ніводзін
наведвальнік не пакіне нашу вёску, не паспытаўшы нашых гаючых
напояў, не ўзбагаціўшыся ведамі пра культуру спажывання лека-
вых раслін.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

■ Падзея



«КАСМІЧНЫ ДЭСАНТ» ВЫСАДЗІЦА Ў БЕЛАРУСКАЙ СТАЛІЦЫ

Каля 90 касманаўтаў прымуць удзел у 31-м міжнародным кан-
грэсе Асацыяцыі ўдзельнікаў касмічных палётаў у Мінску. Кан-
грэс пройдзе ў беларускай сталіцы з 9 па 15 верасня. Агульная
колькасць яго ўдзельнікаў — больш як 200 спецыялістаў з
19 краін: Германіі, Нідэрландаў, Швецыі, Аўстрыі, Кітая і іншых.

— Самымі прадстаўнічымі будуць дэлегацыі з Расіі і ЗША, — расказаў
журналістам намеснік старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі Сяргей КІЛІН. — Мы чакаем у госці першага кітайска-
га касманаўта Яна Лівэя, першую жанчыну-касманаўта, якая выйшла ў
адкрыты космас, — Святлану Савіцкую, Сяргея Крыкалёва — касманаўта,
які правёў у касмічных камандзіроўках увогуле практычна тры гады
свайго жыцця (803 дні). Кангрэс наведвае і легендарны савецкі касманаўт
Віктар Савіных. Палёт Уладзіміра Джанібекава і Віктара Савіных стаў ад-
ной з самых складаных місій у гісторыі сусветнай касманаўтыкі. Перад імі
стаяла задача — прыстыкавацца ўручную да некіраванага «Салюта-7»
і рэанімаваць касмічную станцыю пасля адключэння энергасістэмы. Іх
подзвіг быў пакладзены ў аснову аднайменнага мастацкага фільма.

Асацыяцыя ўдзельнікаў касмічных палётаў у Мінску (АУКП) — між-
народная некамерцыйная арганізацыя, якая аб'ядноўвае касманаўтаў
з многіх краін. Яна была створана больш як 30 гадоў таму для абмену
восьмамі ў галіне пілатаваных касмічных палётаў. Міжнародны кангрэс
АУКП збірае штогод касманаўтаў, прадстаўнікоў навукова-даследчых
установаў і нацыянальных касмічных агенцтваў. Напрыклад, у Мінску за-
планаваны чатыры тэхнічныя сесіі, падчас кангрэса будучы заслуханы
таксама справадачы касманаўтаў, якія пабывалі за апошні
год на Міжнароднай касмічнай станцыі.

СТАР. 3

■ Хутка ў школу

«ЗРАБІЛІ ПА-СУЧАСНАМУ»

Як невялікая вясковая школа
рыхтуецца да новага навучальнага года

Ужо праз некалькі дзён у школах пачнуцца ўрокі. Дзеці вяр-
таюцца з марскіх падарожжаў, нясуць з бібліятэк падручнікі,
прымяраюць новую форму. А як у навучальных установах рых-
туюцца прыняць хлопчыкаў і дзяўчатак? Мы заехалі ў вясковую
школу ў Пяршых — самую старую ў Валожынскім раёне (сёла
ёй спаўняцца 150 гадоў) — і паглядзелі, як там праходзяць
апошнія летнія дні.



Абноўленая спартзала і яблычнае варэнне

— У гэтым годзе ў нас няма 11 класа, — расказвае дырэктар Пяршай-
скага дзіцячага садка-сярэдняй школы Святлана ЛАМАКА. — Усе па-
паступалі: хто ў Навапольскі аграрна-эканамічны каледж на
праграміста, хто ў Мінск — на аўтаслесара ці энергетыка.

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008